

Клапатліва ахоўваць помнікі пісьменнасці

Дзяржаўная бібліятэка імя В. І. Леніна вядома як самае старэйшае і буйнейшае кнігасховішча рэспублікі. На яе паліцах захоўваецца німала першых друкаваных дакументаў, звязаных з імем першага друкарা і вядомага беларускага дзеяча Ф. Скарыны, наплечніка Івана Фёдарава. Разам з кнігамі Скарыны ў бібліятэцы захоўваецца шмат найцікавейшых рэдкіх выданняў, сярод іх «Граматыка» М. Сматрыцкага і інш.

Штодзень шматлікія чытальныя залы бібліятэкі наведваюць калі двух тысяч чытачоў — вучоных, аспірантаў, студэнтаў, рабочых і служачых. Многі з іх даволі часта звяртаюцца да кніжных помнікаў глыбокай старажытнасці. Так, напрыклад, толькі за мінулы тыдзень дванаццаць чалавек карысталіся творамі Ф. Скарыны. Шмат чытачоў бібліятэкі карыстаецца іншымі унікальнымі дакументамі старажытнасці. І не дзіўна, што гэтыя найкаштоўнейшыя помнікі культуры ад частага ўжывания исуюцца.

Захоўваецца ў бібліятэцы частка ўласнай калекцыі кніг акадэміка Карскага, сярод якіх сустракаеш розныя аўтографы, заўвагі, зробленыя вучоным на палях кніг. Не трэба даводзіць, якой каштоўнасцю з'яўляецца гэтая калекцыя. Яе неабходна клапатліва ахоўваць. Мэтазгодна, на нашу думку, для масавага карыстання выдаваць чытачам іншыя экземпляры прац акадэміка, а кнігі з заўвагамі Карскага берагчы, бо ў большасці сваёй яны напісаны простым алоукам і некаторыя надпісы ўжо цяжка прачытаць.

Наспела пытанне стварыць пры Дзяр-

жаўной бібліятэды імя Леніна фоталабарацторыю, якая-б рабіла здымкі з усіх унікальных і рэдкіх помнікаў беларускай пісьменнасці. Фотакопіі падоўжылі-б жыццё гэтых каштоўнейшых помнікаў культуры беларускага народа і далі-бмагчымасць пашырыць кола чытачоў, якія-б моглі карыстацца гэтай літаратурай. Зрабіць гэта няцяжка, тым больш, што Акадэмія навук БССР, універсітэт і іншыя навуковыя ўстановы штогод выдатковуюць вялікія сродкі на апрацоўку мацэрыйліаў, скажам, па мовазнаўству, гісторыі і г. д. Лічу, што Міністэрства культуры БССР таксама павінна ў бліжэйшы час сказаць сваё слова па гэтым пытанню.

На нашу думку, важным мерапрыемствам па захаванню помнікаў старажытнай беларускай пісьменнасці было-б перавыданне найбольш значных з іх. Гэта забяспечыла-б многія бібліятэкамі найкаштоўнейшай унікальнай літаратурай. Для мовазнаўцаў вялікую каштоўнасць прадстаўляе лексікон П. Берынды. Гэта—помнік, самы найвялікшы па ахону слоўнікавага складу старажытнай беларускай мовы. Бібліятэкамі рэспублікі не маюць ніводнага экземпляра гэтай кнігі і яе неабходна перавыдаць.

Шмат старажытных беларускіх рукапісаў патрэбна апрацаўваць і выдаць. Выдаўцтвы Масквы і Літвы ўжо маюць пэўныя вонкі у перавыданні такіх помнікаў.

Усе гэтыя пытанні чакаюць неадкладнага вырашэння.

П. ВЯРХОУ,
чытак Дзяржаўной бібліятэкі
імя В. І. Леніна.